

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканавчага Камітэту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

РСІ на барацьбу з бюрократызмам.

XV усесаветская парткансфэрэнцыя поставіла важную задачу — пераглядзець усю сістему нашага дзяржапарата і сістему кірауніцтва народнай гаспадаркай, каб спростыці і патаніціць працу дзяржаўных органаў і наблізіць усю справу кірауніцтва да мас працоўных.

Гэта задача патрабуе ад нас перш за ўсё узмацненія барацьбы з бюрократызмам. У нашых дзярж. органах часта пануе канцептарычны вілакіт і несправедлівый адносіні да народных мас. Справы ў нашых установах часта цягнуцца месяцамі. Навакол гэтых спраў накапляецца вялізная перапіска, а між тымі спраvu можна часта вырашыць па тэлефону, ці шляхам асабістай гутаркі. У установах штаты супрацоўнікі спыняюць разбухаць, на глядзеячы на барацьбу за рэжым эканоміі.

Весь у чым бюрократызм нашага дзяржаўнага апарату. Бы існаваць бюрократызму заключаецца ў тым, што дзяржаўны апарат адрывае ад народных мас. Такі бюрократызм ішча вельмі моцны ў нашых дзяржаўных установах. Бюрократызм асабіста небясьпечны і шкодны ішнер, калі неабходнасць накапляць і берагчы кожную капітку для індустрыялізацыі народнай гаспадаркі, вымагае разльвіць як мага больш самадзейнасць і ініцыятыву мясцовых арганізацый.

Змагацца з бюрократызмам павінны ўсе і можны. Але ў першую чаргу гэта задача стаіць перад РСІ, якая і была перарабудавана паноўнаму 2 з паловай гады таму назад для таго, каб весьці гэту барацьбу згодна ўказанию Леніна.

РСІ цяпер выпрацавала і правяла праз завершаныне Савнаркому СССР план практичнай барацьбы з бюрократызмам.

РСІ прапануе, перш за ўсё, пераглядзець усевядоміністры паміж цэнтральнымі і нізкімі органамі улады.

Яна пропануе павялічыць права, абавязкі і адказнасць нізкіх органаў кірауніцтва і вызваліць іх ад лішніх апекі і дробнага кантролю а боку вышэйшых органаў. Неабходна звышчыць вілакіту і паралелізм у працы савецкіх установ і вырашыць дзяржаўныя пытанні ў магчымыя карацейшыя тэрміны.

Лік кіруючых прамысловасцю органаў (трасты, сіндыкаты), шматлікіх прадстаўніцтваў мясцовых гаспад. органаў у цэнтры і з цэнтрам на мясцох, банкаўскіх і кредитных установ — ўсё гэта павінна быць перагледжана, скарочана, а праца іх спрошчана. Таксама павінны быць перагледжаны і спрошчаны сістэмы кантролю і пастаноўка справаўдзачы.

Гэткія пропановы РСІ зацверджаны Савнаркомам СССР. Ажыццяўляючы гэтыя пропановы, мы ажыццяўім указаны XV парткансфэрэнцыя — узмацніць барацьбу з бюрократызмам нашага дзяржапарата, паганьниць яго і наблізіць да мас.

Але з гэтай працай адна РСІ ня спрэвіща. Усё працоўнае насленне і ў першую чаргу парт. арганізацыі, камсамол, прафсаюзы і кампарты павінны дапамагчы РСІ ў гэтай вядзкой справе.

Бо бюрократызм гэта — перашкода, не пераможы якое мы не пабудуем сацыялізму.

Супроць румынскага пад- ніявлення Бэсарабіі.

Пратест бэсарабцаў-грамадзян СССР пе-
рад французкім урадам.

МАСКАВА. Шматлікі мітынг працоўных бэсарабцаў грамадзян СССР, які адбыўся ў Маскве ў дзень дзеянья гадавіны акупациі Бэсарабіі румынскім войскам, выпрацаваў пасланне і падаў яго францускаму паслу при урадзе СССР.

У лісце гаворыцца: «Мы лічым варожым у адносіні да насленіцтва Бэсарабіі кожнае дзеяньне, накіраванае да засяжкі Уладарства румынскіх захопнікаў. З прычыны гэтага варожым жыхарству Бэсарабіі мы лічым і зроблены вашым угадам утвар з Румыній ад 10-га чэрвеня 1926 году. Аб гэтым пратэст здаводзі, пан пасол, да нашага ведама і да ведама зашага ураду».

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:	
На 1 месяц	— 70 к.
3 "	2 р. — к.
6 "	4 р. — к.
1 год	7 р. — к.
Змена адресу: іншагараднія	— 20 к.
місцовым	— 10 к.

Падпіска прымаецца ў канторы газеты, ва ўсіх аддзяленнях Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах. Абвесткі прымаюцца канторай газеты: Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў).

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:	
За радыонапаралі пасыль тэксту	— р. 50 к.
За радыонапаралі пасыль тэксту 1 р. — к.	15 к.
Бесправлёні і чырвонаармейцы за дакумент	15 "
За кожны дадатковы	5 "

Публікацыі ЗАГСу — 3 руб.

Адрес рэдакцыі — Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў).

Тэл. рэдактара № 769.—Тэл. канторы № 244.

Юшт нумару — 3 кап.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

№ 27 (1919) Чачьвер, 3-га лютага 1927 г.

Узмоцненая пасылка ў Кітай новых ангельскіх войск.

Пагроза Імперыялістычнае інтэрвенцыі існуе, які ніколі.

Перарыў англо-кантонскіх перамоў.

ВАШИНГТОН, 1-2. «Асашызтэд Прэс» паведамляе з Ханькоу, што міністр замежных спраў нацыянальнага ўраду Аўгінъ Чэн перарываў перамоўы з саветнікам ангельскага місіі ў Пекіне О'Малі і адмовіўся ўтвараць згоду з прычыны канцэнтрацыі ангельскага войска ў Шанхаі.

Ішчэ пасылка ангельскіх самалётаў і войска.

ЛІНДАН, 2-І. Агентства Рэйтэра паведамляе: «Авіаматка «Аргус» вышла з Портсмуту ў Еітэзі з 20-ю самалётамі на борце. Такім нарадкам, лік самалётаў, якія мае ангельская частка Пекін-Ханькоўская чыгунка для замены мукдэнскіх атрадаў, якія выступаюць на поўдні.

Учора ж быў выслан чарговы транспарт ангельскага і індыйскага войска з Індыі ў Еітэзі.

Пасылка мукдэнскіх войск у Хэнань.

ПЕКІН, 1-І. Друк паведамляе: пасылкі аб перакідцы часцей 12 дывізій мукдэнскіх войск у правінцыю Хэнань. Згодна тых-

жы паведамленні, Чжан-Сюэ-Лін (сын Чжан-Цзо-Ліна) загадаў вывесці 8-му корпусу з Сюй-юні і размеркаваць яго ўздоўж паўночнай часткі Пекін-Ханькоўской чыгункі для замены мукдэнскіх атрадаў, якія выступаюць на поўдні.

Згодна паведамленні друку, У-Пэй-Фу паслаў Чжан-Цзо-Ліну тэлеграму, у якой падцвярджае, нібы яму ўдалося прыдышыць паўстанцы ў сваіх войсках. Аднак гэтыя тэлеграмы, відавочна, не адбівае фактычнага становішча.

МАГУТНЫ СУПРОЦЬАНГЕЛЬСКІ РУХ.

ПЕКІН, 1-І. Еітэскі друк паведамляе, што ў звязку з пасылкай ангельскіх войсковых сіл у Кітай па ўсім краі распачаць перамоўы з агентствамі агавіністу, у якіх патрабуе ўлада надкладнага вываду індыйскага войска.

Рэпрэсіі супроць рабочых у Ганконзе.

ПЕКІН, 1-2. Ганконскі губернатар забараніў публічныя працесіі, масавыя сходы і демонстрацыі, розныя арганізацыі (якія маюць на мэце ўсеагульную забастоўку), а таксама выданні мяцежнага харктару».

Пекін Імкненца дагаварыца з Англіяй.

ЛІНДАН, 27-І. Пекінскі міністр замежных спраў Валінгтон Ку меў спатканне з ангельскімі пасланікамі.

У гутарцы з карэспандэнтамі міністр заявіў

аб гатоўнасці Кітая распачаць перамоўы з Англіяй, «какія яна апусціць вінтоўку і будзе гаварыць з Кітаем, як з роўным».

У віленскім беларускім банку.

Ня глядзячы на арыент дырэктара віленскага беларускага банку Астроўскага і галоўнага бухгалтера банку Коўша, беларускі банк ня спыніў сваёй дзейнасці.

Сэкрэтная нарада Пілсудзінага.

ВАРШАВА, 30. Пілсудзі меў доўгую нараду з французскім і ангельскім пасламі. Характар нарады захоўваецца ў вілікім сокрэце.

Вітас пакаяўся.

ВАРШАВА, 30. Ранейшы прэм'ер Вітас канчаткова замірэўся з Пілсудзім і атрымлівае судовай інстанцыі таксама прызнала Траецкія муры ўласніцца дзяржавы.

Супроць арышту беларускіх дэпутатаў.

ПРАТЭСТ КАМУНІСТИЧНАЕ ФРАКЦІИ БЕЛАРУСКАГО ПАРЛЯМЕНТА.

ПАРИЖ, 1-І. З Брюселя паведамляюць, што і дэпутата незалежнае сялянскае партыі Гала-камуністичная фракцыя бальгійскага палаты віцэ-дэпутата польскаму ўраду пратэст залічыла арышту дэпутатаў Беларускага Грамады.

Беспадстаўныя аўтавакачаныі па адрасу СССР.

Паведамленне ТАСС.

МАСКАВА. У польскай прэсе ў звязку з арышту дэпутатаў Беларускага Грамады быў аглошаны ліст міністра юстицы Мэйштровіча да старшины сойму Ратая. Да лісту было дадзяно аўтавакачаныя памоцнікі апраўнаміцаў віленскага апэляцыйнага суду.

Гэтае заключэнне амаль што цалкам пабудавана на аўтавакачаныя дэпутатаў, вібліты яны дэйнічалі, «згодна дэрэктыве» і у якасці «плантных агентаў суседніх дзяржав» і арганізавалі «дывэрсыйныя банды» згодна заданні

Адміністрацыйне Японіі ад ангельскіх палітыкі ў Кітай.

Захады да збліжэння з Злучанымі Штатамі.

ТОКІЁ. У артыкуле, прысьвечаным становішчу ў Кітай, орган партыі Кенсейкай «Хоці» заслалі, што ў той час, як палітыка Англіі наўрушае супрацоўніцтва дзяржаў у Кітай, Злучаны Штаты «упартія праводзяць мірную палітыку». Газета паведамляе, што «пасыль некалькіх спатканініяў між Калегам і японскім послам у Злучаных Штатах Мацуудайрай, амэрыканскім урадам выказаў глыбокое нездаваленне палітыкаю Англіі». Калег заявіў, што лічыць саме шчыльнае супрацоўніцтва між Японій і Амэрыкай на перамоўах з Кітаем вельмі неабходным.

У кантцы «Хоці» назначае, што шляхі японскіх і ангельскіх палітыкі ў Кітай паступова разыходзяцца, у той час, як дыплёматычныя салоз між Японій і Злучанымі Штатамі ў некаторых адносінах узмацняюцца.

Дыплёматычны манізур Амэрыкі.

ЖЫЦЬЦЁ і праца асьветніка.

(Выходзіць раз на тыдзень па чацьвяргох з удзелам ЦП Саюзу Белпраасьветы).

Самаадукацыя і вячэрнія школы.

Самаадукацыя шырокіх мас займае цяпер значнае месца ў агульной систэме адукцыі. Існуючыя вячэрнія школы і курсы на могучы даўходіць усіх жадаючых займацца, а імкненне вучыцца вельмі вялікае. Вячэрнія школы павінны дапамагчы жадаючым у гэтай спрадзе з двух бакоў. З аднаго—дапамагаць тым, якія не нападлі ў школы, а з другога—шадрыхтаваць таі кадр, які змог бы самастойна далей на сканчаныя школы займацца самаадукацый. Вячэрнія школы даюць поўнай веды, але траба, каб яны разъзвілі цікаўласць да далейшых заняткаў і рыхтавалі такіх людзей, якія-б змаглі прадаўжыць самастойна набываць веды. Даёлі гэтага неабходна весьці сваю працу такім методам, каб скончыўшыя змаглі самастойна прадаваць над якім не будзе пытаннем. Ужо ў многіх школах лекцыйны мэтад уступіў сваю мейсці самастойным заняткам, дзе вучні самі распрацоўваюць матар'ял. Але ў большай частцы школ заўткі видуцца па лекцыйнаму мэтаду, вучні толькі слушаюць, а частка, замарыўшася ад сваёй дзейнай працы, засыпае, матар'ял непрапрацоўваецца, што разъзвівае ў іх пасынкаў. Такі мэтад працы асабліва шкодзен для вячэрніх школы, дзе вучні не прадаўжыць дома, бо яны ўесь час заняты на прадпрыёмствах і гэтыя веды атрымліваюць толькі ў школе.

Першае, на што неабходна звязніць ўвагу гэтага—праца над кнігай. Часта мы бачым, што нават досынчы падрыхтаваныя людзі слаба арыентуюцца ў кніжцах. На гэтай вячэрнія школы павінны звязніць асаблівую ўвагу. На гэтых задачах вячэрніх школ у галіне дапамогі самаадукацыю вучняў па-за сценамі школы, арганізація адукаціяў адпаведныя гурткі з іх.

Вячэрнія школы павінны звязніцца з тымі установамі, якія видуць самаадукацыю сярод шырокіх мас і дапамагаць тым, якія зайнічаюць самаадукацыяй калектыву і індывідуальна.

У систэме самаадукацыі вячэрнія школы павінны заніць важнае месца як у падрыхтоўкы людзей, так і ў арганізацыі і кансультацыйных, якія не наведаюць школу. Для апошніх рабіцца ўсіх школа можа арганізація систэматычную дапамогу, асабліва гэта важна для тых, якія злынуць далёка ад школы. У такім выпадку школа дзе ім сваю праграму, пераглядае матар'ял, дае напрамак у занятках і нават знаёміца час ад часу з ведамі вучняў шляхам іх кантролю.

С. Мар'ясіна.

Ад кутка да габінету палітасьветпрацаўніка.

Мэтадычная праца вячэрніх палітасьветных школ пачынае паступова наладжвацца; амаль ўсе акругі сталі на такі шлях: школы ўзвышнага тыпу і рабочае моладзі заснавалі прадметны камісіі.

Да працы школьніх прадметных камісій я ішо адукаціі новая, але варыснае пытанье—эта наўкукова-дасыедчая праца настаўнікаў.

Кожны настаўнік складае плян свайі наўку-дасыедчай працы ў галіне той ці іншай складаемай ім дысцыплінай, альбо бяра пынілі праграмна-мэтадычнага зместу; гэты плян працы кожнага настаўніка разглядае прадметная камісія, робіць сабороўскія нарады і дасыедчыя яму яго выканваць.

Аб мэтадычнай працы вячэрніх школ у нас ішо пімат літаратуры, спіс гэтай літаратуры, якія наўкукова-дасыедчыя заснаваны на падрыхтоўкы Галоўнай палітасьветы накіраваў у друку; да гэтых часоў акругі мэтадычнай літаратуры амаль што нічога не звестае.

Між тым праца ў вячэрніх школах патрабуе вусім ішага падыходу да слухачоў, чым, напрыклад, у сямёхгодках і праграфках.

У нас ішо не сканцэнтравана ўвага нават мэтадычных пытаньняў у працы вячэрніх рабочых школ, а гэта ўжо пары зрабіць.

Некаторыя акругі сталі на шлях заснаваныя настаўніцтвам палітасьветпрацаўнікаў.

Калі ў акруге яму каштарыснай магчымасці заснаваць зараз габінет, то неабходна арганізоўваць паступова.

Ад кутка да габінету палітасьветпрацаўнікаў—шлях акрапалітасьветаў, дзе ішо не заснаваны габінеты.

Менскаму габінету палітасьветпрацы трэба дасыедчыца ў друку вопытам свайі працы.

П. Капаевіч.

Ня час спрэчак.

(Да ўвагі старых і новых кадраў настаўніцтва).

Ішасць нашай асьветаўскай прадукацыі базу-моўна ў значай меры залежыць ад падрыхтоўкі педагогічнага персанала. Пры масавым росьце нашай масавай школы—сямёхгодкі, рост кваліфікаціі пэrsanala адставаў, а ў першыя гады яго зусім на хапала і мы месці значныя, а зачастую безабразныя правелы ў працы 2-га канцэнтра нашай сямёхгодкі: бывала так, што за вікліданыне матэматыкі бралісць выкладчыкі сьпеваў у гімназіях, часта можна было спакаць, калі матэматыкі выкладаў мову і гісторыю, а то былі і такія сямёхгодкі, у якіх два настаўнікі настаўніцтва па сваіх специяльнастях падрыхтоўцы, базу-моўна, запаўнялі гады прафесійныя правелы, якія мы мелі ў школе раней, паступова звышчыючы «універсалізм». Як тое, так і другое вельмі абурасць настаўніцтва і складае самыя нізыменныя ўмовы для моладзі. Мы маєм цэлы шэраг фектаў, калі настаўніцтву, жадаючаму наладыць настаноўку таго ці іншага прадмету, заўсёды ставілі палкі ў калесы: не давалі сродкаў на падручнікі, збройскімі вучняў, не давалі пакояў для гурткоў і г. д. А то проста съміяліся: «падумаш, энэргічна ўзліся за працу, рыхтуеща да ўроўка... Цішэй, скора пыл астыне»... Ну і начыналі ўсіх бакоў пыл тушиць, тады што месца не знаходзілі. Прыходзіць у Акрана і просыпіць плачучы пераводу.

Таксама трэба дадаць, што склокі ў нашых сямёхгодках на падставе разъмеркаваныя вучебныя гадзін наўгуда хранічна хвароба. Вельмі цяжка знайсць сямёхгодку, у якой бы было ўсё спакойна. А горш, што гэта барацьба настаўнікаў зачастую пераносіцца на вучняў: кожны настаўнік хоча заваяваць сабе аўтарытэт, а дзеля гэтага перад вучнямі гавіць другога настаўніка, ну і пашла кантара пісаць.

На мясцох рабіцымі кульгадзеламі, мясцом, а таксама і інспектуры трэба павесьці ражчулу барацьбу ёсць склокамі.

Што датычыцца старога настаўніцтва ў адносінах да новага, то першас павінна поўнасцю перадаць свой практычныя вопыты, а новое поўнасцю прынесці свае тэарэтичныя веды.

В. Серафімаў.

Справа самаадукацыі настаўніцтва ў Шклоўскім раёне.

Самаадукацыя ідзе галоўным чынам па гурткох. Усіго існуе па раёну 17 гурткоў. Гурткі разасланы праграмы па паліт-і прафадукцыі. Мэтадычную праграму апрацоўвае дзеялісць калектыву.

Гэты пераход да аднаго падручніка павінен дадаць добраў вынікі. Ён звычайна недахон літаратуры (гэты падручнік мясцом разаслаў па гуртку) і вызвае большу самадзейнасць ці слыбіць гуртку. У гуртках таксама апрацоўваюць пытаныя сучаснага палітычнага жыцця (XV парткінфэрэнцыя, з'езд саюзаў і г. д.).

Пакуль што кепска справа з апрацоўкай мэтадычных пытаньняў. Гурткі апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоўчину праграму мэтадычных заняткаў і разаслаць па гуртках. Дзеля мэтадычнай працы ў горадзе арганізованы асобы гурткі якія апрацоўваюць галоўным чынам методыку Міцкевіча, альбо Афансевіча, а другія, больш балючыя бакі працы застаюцца нізыменнымі. У далейшым трэба мэткамі і кулькамі мясцому апрацаваць апрацоў

Эканамічнае жыцьцё.

Чынныне нашага экспорту.

Пытаныне аб узмачненіі нашага экспорту гін яшчэ да гэтага часу ня ведаюць, што такое экспорт.

У гэтай галіне Беларускагандлю траба весьці больш сур'ёзную рэгулюючу палітыку, траба сваім акруговым камітэтам гандлю растлумачыць сутнасць нашага экспорту.

Першы квартал благучага апрацынага году (кастрычнік-сініжань) ня выканан на ўсе 100 (кастрычнік-сініжань) на выканан на ўсе 100 проп. Траба сказаць, што ня выканан і зарас у 2-м квартале, і траба экспартуючым арганізацыям Беларусі, галоўным чынам, Дзярхгандлю Бел. ужыцце усе меры для таго, каб выправіць тыя недахваты, якія мэді месца ў 1-м квартале.

У бігучым годзе ня было матчымасці экспартаўцаў бітых гусей ад многіх незалежных ад нас прычын (цэлле надвор'е і ў звязку з гэтым малая вага гусей у Беларусі), мала было экспартавана пушніна, у звязку з нездаровай канкуранцыяй, якая наглядалася ў лістанадзе і сінажні месяцы. Жывыя гусі таксама вывозіліся ў назначаны колыхасці. Валакно было экспартавана ў вельмі малой колыхасці (таварнасць валавана ў гэтым годзе наогул была меншая ў парычаніні з мінулым годам). Таксама ня выканан плян і па вызвалу макухі.

Усё гэта траба ўжыць у сучасны момант і ўзяць курс на узмачненіе экспорту. На жаль, у акругах і паветах яшчэ многія не ўяўлі сабе ўсле важнасці і сур'ёзнасці экспорту, мно-

Музей революцыі БССР абавязаны грамадзянам, чыма перадаць у музей за плату, па асабовай згодзе.

Гр-не, у якіх маюца гэтыя матар'ялы і якія жадаюць перадаць іх у музей, могуць звязацца наступнім адрасу: Менск, вул. імя Урыцкага дом № 4-а.

Музей революцыі БССР.

Кіно.

«Іспанская танцовщица».

(Кіно «Чырвоная Зорка»)

Амаль усе спробы найлепшых амерыканскіх кіно-прадпрыемстваў зрабіць грунтуючу гісторычную фільму на тэму аб Англіі (фільма з узведзеным Дугласа Фэрбэнкса) канчаліся няудачай. У іх было шмат пышнасці, бағасці, але амаль нічога сапраўдна харacterнага для ўзятай эпохі і месца. То самае мы наглядаем у амерыканскіх фільмах пры выўленіі іншых ёўрапейскіх краін.

Некалькі іншакі стація справа з «Розітат» (з гішпанскага жыцця), у якой узведлінічала Мэры Пікфорд. І вось «лавры» Мэры нё давалі мусіц пакоя таксама відомым артысты Пола Нэгры, вынікам чаго і зьяўляецца «Іспанская танцовщица» з яе ўзведзеным.

У апошняй фільме сюжэт амаль поўнасцю запазычан з фільму «Розітат». Замест толькі танцаўшчыцы—гішпанкі дадзена танцаўшчына—цыганка. Ейсьць розніца і ў іншых дробізгах. Як і у «Розітат», жаніх танцаўшчыны выратоўвае ўзятай эпохі, хутчэй аперэта, чым заслугоўваючая ўзяці.

Урэшце—Пола Нэгры ня здолела замяніць Мэры Пікфорд.

«Лясная Быль» у новай апрацоўцы.

Першы беларускі фільм «Лясная Быль» зараз пераапрацоўваецца (перамантаж) у Менску. У біжэйшыя дні яна будзе дэманстравацца ў Менску ўз апрацаваным відзе. У такім жа выглядзе «Лясная Быль» будзе пушчана ў пракат.

НАВУКА / ТЭХНІКА.

Электрычны цягнік.

У Амерыцы пастроен агарамадны электрычны цягнік для таварных плацоў. Гэты цягнік найвялікі за ўсе іншыя цягнікі. Даўжыня яго 10 сажан. Ён цягне поезд у 108 вагонаў са скорасцю ў 105 вёрст у гадзіну.

Новая маска.

Аўстралійскі вучоны Картэр надумаў спэцыяльную маску, якая вырабляе тлён.

У масцы, якім да гэтага часу карысталіся вугляконы, і вадалася ў часе працы, павінна было беспе-растанку праходзіць сувязка паветра, у іншым разе рабочым пагражала съмерць. З новай вынаходкай апаксы съмерці ад нястачы тлёну пад вадой або пад замлём канчаткове зънікае. Гэта надта спра-щае працу вадалазу і шахцёрау.

Спрабы ўваскращэння нябожчыны.

У рымскай бальніцы (Італія) памер ад сухотаў хворы Гарскі. Праз паўгадзіны пасыль яго съмерці былі зроблены спрабы ўваскращэння нябожчыкі праз упрыськаванне яму спіцыяльнай жыдкасці—адрэзіліна. Нябожчык адхыліў, прыпад-жыдкасці пасыль яго, а праз паўгадзіны іншоу памер, на гэты раз ужо канчаткова.

Апавядчэнні.

Дом Прац. Асветы.

3-1 а 7 г. ув. пасяджэнне праўлення дому. 5-6 в спектаклі трупы Гандакі ставіцца: 5—, За океаном" Гордзін, 6—, «Обрыв» Ганчарова. Більш у кінолягічні дому.

— У чацьвер 3 лютага а 7 гадзіне ўвечары ў памішкані Дому Асветы адбудзеца пасяджэнне сэкцыі Нарасветы.

— У пятыніцу 4/II а 10 гадз. уранку адбудзеца канфэрэнцыя наст. ПІ груп. у пэдагігніце.

Нарадак дні: 1. Краязнаўцы падыход у працы з III групамі (Шапілевіч).

2. Інфармацыя аб працоўцы комплексу „Наш горад“. Просыба да настайніка прынесці з сабою матар'ялы гэтага і мінізага году, якія звязаўся вы-нікам працоўкі компл. „Наш горад“.

— У чацьвер, 3 лютага г. г., а 7 гадз. ўвечары ў клубе будаўніцтва па вул. Энгельса № 13, адбудзеца чаргавое пасяджэнне камунічнай сеансіі га-радзікавай савету з наступным парад-кам дні:

1. Справаўдзача бюро камсэкцыі і зямельнай п'ескі.

2. Даклад Белыхлосау аб пляне будаўніцтва Жыл. будаўнічай кампана-цы па гор. Менску на 1926-27 г.

Садаклад гар. архітэктара аб пэр-сплітава будаўніцтва па гор. Мен-ску на 1926-27 г. налагу.

3. Бягучыя спрабы.

Яўка сяброву камсэкцыі і зямельнай п'ескі абавязковая.

Зацірашающаца на пасяджэнне сяб-ры саюзу будаўнікоў.

Адказы рэдактар M. Кудзелька.

ТЭАТР-КІНО

Беларускі Дзяржаўны Тэатр.	Вялікая сцэна Чацьвер, 3 лютага. ВІР
Яўрэйскі Дзяржаўны Тэатр.	Пятніца, 4 лютага —> ШЭЙЛОК — Пачатак а 8/2 г.
Кіно «Культура»	3 лютага апошні дзень „У НРАЗІЯ“ Апошнія сэрыі.
Кіно «Чырво- ная Зорка».	3 лютага СУСЬВЕТНЫ БАЯВІК „Іспанская танцовщица“. Гіст. кіно-раман у 8 частках.
Кіно Пралятэры.	ПРАЦЭС О 3.000.000

Лельчицкі сельсавет выклікае на 5 лютага г. г. гр-н Філіп Са-муйла ігаранічніца і Філіп Эра-стину Вільгельмамуна. Няяўка аднаго з бакуў разгля-ду спрабы на спыніцца.

Менск, 1-я дзяржаўная друкарня.

ХРОНІКА.

СУД.

Справа Ганны Аляксееў.

Жыхары глухой і забітай вёскі Шынікі, Лесьнінскага раёну, Віцебскай акругі досыць добра ведалі аб tym, што селянін Аляксееў дрэна юзве з сваім жонкі Ганны. Яны часта сварыліся, і гэтыя спрэчкі заканчваліся на толькі словамі, але даходзілі і да боек.

Ганне Аляксееў 30 год. За сабой яна мае ўсёмяна мінула. Уся іх сям'я ўжо на раз была пад судом. Вышила Ганна замуж і думала, што ўсё разайшёліся. А тут на даросе стала свя-круха Параскюя Аляксееева, якая што ні дзень упікае яе братам і басцам у тым, што яны, аира-ца зладзіліся, ні аднага „рамесніцтва“ ня веда-юць.

І калі Ганна дрэна жыла з мужам, дык са свя-крухай яшчэ горы.

Кожны дзень у хане гвалт. Цікка цягло жыць ў селяніні Аляксееева.

І раптам вёску абліцела новая вестка, знайшлі старую свякруху забітай. Съледствіе вывіда, што ў часі, калі самога Аляксееева на было дома, Ганна наївала на старую свякруху, пачала яе біць душыць і ўрэшце задушыла.

Кад скрыбы слыдзе злачынства, Ганна сымуля-вала агробільненне. Толькі вышла ў яе гэтага няўда, яна падпала авін на двары, сама звязала сабе ногі.

Віцебскі акруговы суд установіў, што свякруху забіла яна.

За забійства Ганна Аляксеева атрымала 8 год турмы. Гэты прыгавор Вархоўны Суд Рэспублікі пакінуў у моцы. Я. Садеўскі.

Судовая хроніка.

Сын прыстава.

Сын былога прыстава малады Акуловіч прабрабаў ў адзін з сельсаветаў Віцебскай акругі. Але там ён дўлга не пратрымаўся, бо хутка паказаў свой прафесіянальныя сілозы не паслалі яшчэ сваіх працаўнікоў у гэты сёмынікі, як, напрыклад,

новыя электрастанцыі пастаравіў пабудаваць Менскі АБК у Чэрвоні. Прэзыдый Дзяржжавнай Планінай Камісіі асыгнаў на гэту спраўу 30 ты-січ руб. Рэзіта сродкі будуць выкарыстаны з мясцовага бюджету.

Беларускі і Менскі, інш. каапераціў, аб'яднаніе АБК пастаравіў абліціаць у адзін арганізацію з тым, калі гэтае абліціація функцыі ад Бел. інш. каап. аб'яднанія перашлі да Менск. інш. каап. аб'яднанія.

Галоўліцца № 24029.